

44269 52
8609

42

Роднае слова



штотомесячны навуковы і метадычны часопіс

6/2020

(390)

чэрвень

ISSN 0234-1360

- **Матэрыялы да юбілеяў**

Кузьмы Чорнага,
Петруся Броўкі,

Васіля Зуёнка,

Аляксея Дударава

Літаратурна-крытычныя
артыкулы і метадычныя
распрацоўкі

- **Віктар Іўчанкаў**

Беларускі правапіс
у выміярэнні часу

- **Рыхтуемся да алімпіяды**

Комплексная работа
па беларускай мове
і літаратуры. X клас



МОВЫ РЫСЫ НЕПАЙТОРНЫЯ

Віктар ІЎЧАНКАЎ,
доктар філалагічных навук

Актуальная тема

БЕЛАРУСКІ ПРАВАПІС У ВЫМЯРЭННІ ЧАСУ

Роля арфаграфіі ў сучасным грамадстве знача-
на ўзрастает, што на першы погляд здаецца па-
радакальным. Не раз даводзілася чуць, маўляў, па-
каленне развучылася чытаць, забылася на класі-
каў, вучні блытаюцца ў самых простых правілах.
Гэта не зусім так. Сучаснік пагружаны ў тэкст, а
значыць і ў працэс яго напісання, як ніколі раней,
што тлумачыцца імклівым наступам інтэрнэту з
усімі яго перавагамі і перасцярогамі.

Інфармацыйная тэхналогія значна спрасціла
карыстанне пісьмом. З'явіліся тэкставыя рэдак-
тары, віртуальныя падказкі, правапісныя праг-
рамы, інфармацыйна-даведачныя парталы. Зда-
еца, толькі ўмей карыстацца імі... Створана сіс-
тэма праверкі правапісу (*спэл-чекер* з англ. *Spell checker*) – камп'ютарная праграма па праверцы
тексту на наяўнасць у ім арфаграфічных памылак. Знойдзеная памылкі або памылкі друку звы-
чайна падкрэсліваюцца, даеца магчымасць вы-
браць адзін з правільных варыянтаў напісання,
выводзіцца каментар, які тлумачыць, што трэ-
ба рабіць, каб паправіць тэкст. Спэл-чекер можа
быць убудаваны як асобная функцыя ў тэкставы
рэдактар, паштовы кліент, электронны слоўнік
ці пошукавую сістэму, а можа быць самастойнай
праграмай і інтэгравацца з іншымі інструмен-
тамі. Такім магчымасцямі, напрыклад, валодае
GNU Aspell для Unix-падобных аперацыйных
сістэм, а таксама крос-платформавая Hunspell.

ІТ-працэсы – рухавік новай эпохі, у якой раз-
бураюцца каноны лінейнага тэксту, на жаль,
руйнуеца сакральнасць рукапісу, па якім раней
нават меркавалі пра характеристар чалавека. Дарэчы,
сёння з'яўляюцца анлайн-сэрвісы па пераводзе
тексту ў рукапіс. Толькі выкліканы гэта зусім ін-
шымі прычынамі. Так, на сایце handwrittner.ru
чытаем: “Вам надакучыла пісаць канспекты, для
таго каб выкладчык прости паставіў галачку ў
журнал? Наш сэрвіс пазбавіць вас ад гэтага!”.
І прапануеца згенерыраваць любы канспект.
Почырк можаш выбраць сам...

Уваходзяць у дзеянне іншыя правілы камуні-
кавання: узмацненне адреснасці аўтарскага “я”,

псіхасаматычна выражанасць (сіндром Сняжа-
ны), актыўная дыялагічнасць, якая мяжуе з абві-
навачвальным пафасам дыятрыбы, лексічная
разняволенасць, сінтаксічна кампрэсія, рэдук-
цыя сэнсу і шмат іншага. Пашырэнне вербаль-
най практикі значна ўплывае на разумова-маў-
ленчую дзеянасць чалавека. Пра гэта слушна га-
ворыць прафесар Максім Крангаўз: «Мы вельмі
часта робім пісьмова тое, што раней рабілі вус-
на. Некаторыя праблемы, якія раней вырашалі-
ся з дапамогай тэлефоннага званка, цяпер вы-
рашаюцца з дапамогай перапіскі. Пры tym, што
яна займае куды больш часу. У гэтага ёсць свае
падставы. Такія паводзіны лічацца больш ветлі-
вымі. Так мы не турбуем суразмоўцу. Ён можа
наогул не адказаць на ліст. На вусны зварот не
адказаць складаней. Такім чынам, частка нашых
зносін перамясцілася ў гэтую “пісьмовую” па-
тэхніцы выканання і ўспрымання фазу» [1].

Згаданыя акалічнасці прымушаюць задумацца... Але відавочна адно: мы павінны асэнсаваць новую практику і па магчымасці выбудаваць сучасныя падыходы як да самога пісьма, так і да методык яго выкарыстання. Бо ў любую сістэму
трэба перш за ўсё закласці алгарытм правапі-
су, прыдаць ёй, так бы мовіць, законны фармат.
А гэта ўжо залежыць ад лінгвістаў.

Дзесяць гадоў таму была прынята новая (так
яна называлася тады!) рэдакцыя правапісу. Спе-
цыяльна падкрэслівалася, што правапіс прыма-
еца не нанова і гаворка не ідзе пра рэформу.
Рабілася перасцярога ад празмернага ўмяшаль-
ніцтва ў сутнасць арфаграфічных змен і надан-
ня ім палітычнай афарбоўкі. Хоць аўтары, якія
не былі прымаўлены ў працэс удасканален-
ня правапісу, выдавалі свае працы пад кідкай
назвай “новы правапіс”, “новая беларуская ар-
фаграфія”, што, безумоўна, не адпавядала сут-
насці прынятага дакумента. Натуральна, ніхто
не рабіў замах на кардынальнае перакроіванне
арфаграфіі, у гэтым і не было патрэбы. Ведаем,
што арфаграфія – з'ява кансерватыўная, частыя
перагляды яе да добра не давядуць. Хоць і пра-

маруджванне гэтага працэсу – справа няўдзячная. Прыкладам можа быць англійская мова, відаць, самая кансерватыўная ў гэтым сэнсе. Нездарма з'явілася прымаўка: "Пішам Манчэстэр, а чытаем Ліверпуль".

Сярод прычын, якія вымусілі перагледзець беларускі правапіс, называлі актыўны лексічны рух, маўляў, дынаміка ўзнікнення запазычанняў актуалізавала іх правапіс. Гэта сапраўды так, але ж тагачасны правапіс не даваў адказаў на пытанні: чаму паўсюдна фіксуецца на пісьме закон недысімілятыўнага акання, але пішацца *камп’ютэр, шніцэль, райком, партком*; чаму ў аднолькавай фанетычнай пазіцыі бачым *на ўроку і ва ўніверсітэце*. Правілы 1959 г. закраналі і граматыку, калі раілі пісаць назоўнікі мужчынскага роду другога скленення тыпу *антыхамунізм, антысацыялізм, феадалізм, капіталізм* з канчаткам *-у* родным склоне, а слова *сацыялізм, камунізм, ленінізм, марксізм* – з канчаткам *-а*.

Некаторыя моўныя пытанні мелі ідэалагічныя грунт. Гэтыя кур’ёзныя выпадкі даволі вобразна апісаны ў працы "Дазнанні" І. Лепешава. Адзін з іх, які датычыць згаданай сітуацыі, не магу не прывесці. Вось як апісваў прафесар сустрэчу з М. Суднікам, тагачасным дырэктарам Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа, падчас якой абміркоўвалася рэцэнзія І. Лепешава на "Арфаграфічны слоўнік" (1978). У ёй аўтар, спасылаючыся на тэкст Канстытуцыі, газету "Звязда", указваў на пашырэнне ў маўленчай практицы ў названых чатырох словах у форме роднага склону канчатка *-у* і раіў прыніць пад увагу гэты істотны крытэрый. «Не так тут усё проста, як вам здаецца, – пачаў ён у адказ. – Вы ж наўрад ці ведаецце, што першым пабачылі свет новыя "Правілы...", іх шмат тыдняў разглядалі ў галоўным штабе камуністаў – ЦК, а потым і нас запрасілі туды. Усё высокое начальства было там, усе паказвалі сябе нібыта вялікімі знаўцамі мовы, уносілі папраўкі. Асабліва абурыла некаторых тое, што ў праекце "Правілаў..." у лік абстрактных назоўнікаў, сярод іншых з суфіксам *-изм* (*рэалізм, патрыятызм, феадалізм, дарвінізм...*), трапілі і гэтыя чатыры слова. "Як гэта вы, – саромілі яны нас, – сацыялізм, які мы ўжо даўно пабудавалі, які стаў для ўсіх працоўных наших рэальнасцю, лічыце найкай абстракцыяй?! И камунізм не абстрактна-разумовае паняцце, а наша рэальнае, блізкае заўтра! Што, і ленінізм для вас абстрактнасць?!" Нехта з нас асмеліўся быў сказаць, што граматыка ў паняцце "абстрактныя назоўнікі" ўкладае свой пэўны сэнс, але – дзе там! И слухаць не хочуць, і рота разявіць не даюць. Так і мусілі ўвесці ў "Правілы..." гэтыя чатыры слова як выключэнне – з канчаткам *-а*» [2, с. 57–58]. Даволі паказальная гісторыя...

У беларускім правапісе найбольш відавочныя для перагляду былі пытанні, якія мелі экстралингвістычныя грунты. Хоць хапала і фактаў, выкліканых да жыцця ўнутраным развіццём сістэмы мовы. Прайшоў час, і варта ўспомніць некаторыя рэчы, паразважаць над моўнымі працэсамі, прааналізаваць правапісную сітуацыю, задумацца над праблемнымі пытаннямі.

Закон Рэспублікі Беларусь "Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі" быў прыняты 23 ліпеня 2008 г. Ён рэгламентаваў правапісную практику ва ўсіх сферах выкарыстання беларускай мовы і з 1 верасня 2010 г. пачаў дзеянічаць. Яшчэ тады падкрэслівалася яго ўнікальнасць у гісторыі арфаграфіі. Правапіс быў зацверджаны найвышэйшым заканадаўчым органам краіны. Слушна сцвярджалася, што правілы, зацверджаныя на ведамасным узроўні, не будуть карыстацца неаспрэчным аўтарытэтам у грамадстве, і гэта дасць шанец для розных інсінуаций. Жыццё паказала правамернасць прынятага рашэння.

У інфармацыйную эпоху ў нашу мову пранікае шмат запазычанняў, што звязана з кардынальнымі зменамі ў жыцці грамадства. Змены закранулі ўсе сферы – ад сельскай гаспадаркі да касмічных тэхналогій. Індустрыяльная эпоха змянілася інфармацыйнай. І калі ў дайндустрыйную эпоху чалавек меў справы са стыхіяй, у індустрыйную – з тэхнікай, то ў наш час на галоўнае месца выйшла інфармацыя, прызначэннем якой заўсёды было наладжванне камунікатыўных зносін. Узнікла вялікая колькасць пытанняў па напісанні новых слоў. Напрыклад, як правільна пісаць слоў *накшталт медыя (медиа)* і нават даўно вядомыя: *адажыё, адажыю ці адажыа?* Варыянты было напісанне слоў *ажыа, даніа, лабіа, паціа фоліа, камбіа, фабліа* і іншых.

Правапіснае пытанне наспівала па меры таго як у краіне нарасталі дэмакратычныя працэсы. У 1992 г. Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Акадэміі навук Беларусі правёў канферэнцыю прысвечаную праблемам беларускай арфаграфіі. Шчыра казаць, канферэнцыя не атрымала шырокага грамадскага водгуку. У 1993 г. пастановай урада "Аб удакладненні правапісу беларускай літаратурнай мовы" была створана спецыяльная дзяржаўная камісія. Яна разгледзела агульныя праблемы і далей за прызнанне таго, што існы правілы забяспечваюць функцыянуванне пісці мовай мовы, не пайшла. Адзначалася, што кафедральных змен беларускі правапіс не патрабуе. Была паставлена задача захаваць аснову і адреагаваць на новыя з'явы ў мове, што і стала прычына ўзнікнення праз 15 гадоў новай рэдакцыі беларускай арфаграфіі. Трэба заўважыць, што найболы інтэнсіўная праца па яе стварэнні вялася апошнія гады – з 2006 да 2008 г. Ход і абмеркаванне на-

вай рэдакцыі правапісу маюць цікавую гісторыю, расказаць якую яшчэ прыйдзе час.

Канцэптуальныя падыходы да зместу новай рэдакцыі памяняліся ў 2006 г., калі быў зняты яўны фанетычны ўхіл. Напрыклад, у такіх фармулёўках: *літара... пішаца для абазначэння гука [o] пад націскам або літара... пішаца для абазначэння націскнога...* І так па ўсім тэксле. Яны былі заменены на больш ёмістыя і простыя: *літара о пішаца пад націскам...* Выпрацоўвалася стратэгія адпаведнага асэнсавання арфаграфічных і фанетычных з'яў.

Правапіснае пытанне мела сваіх прыхільнікаў і апанентаў. Адны, асабліва заўзятыя, рэзка крытыковалі праект і прапаноўвалі замяніць яго рускай арфаграфіяй, другія – таксама замяніць, але ўжо тарашкевіцай. Час усё паставіў на свае месцы.

Натуральна, правапіс датычыць кожнага школьніка, настаўніка, грамадзяніна, і змяніць

нешта ў ім – значыць замахнуцца на святое. Дарэчы, гэта стала прычынай таго, што расіяне так і не прынялі новы звод рускага правапісу, падрыхтаваны навуковым калектывам мовазнаўцаў пад кірауніцтвам прафесара У. Лапаціна. Хоць цяпер цішком, незаўважна ўкараняюць яго ў правапісную практику.

Закон Рэспублікі Беларусь “Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”, уведзены ў дзяянне 10 гадоў таму, кансалідаваў грамадства і, як паказала жыццё, стаў моцным падмуркам сувэрэнітэту краіны.

Спіс літаратуры

1. Лепешаў, І. Я. Дазнанні / І. Я. Лепешаў. – Гродна, 2000. – 88 с.
2. Кронгауз, М. Язык и коммуникация: новые тенденции [Электронный ресурс] / М. Кронгауз. – Режим доступа : <http://polit.ru/article/2009/03/19/communication>. – Дата доступа : 20.04.2020.

Пропануем чытачам новую рубрыку “Правапіс у дзяянні”, дзе доктар філалагічных навук Віктар Іўчанкаў на конкретных прыкладах пакажа дзеяснасць закона.

Правапіс у дзяянні

Віктар ІЎЧАНКАЎ

ПРАВАПІС ЛІТАРЫ О: ПРА ШТО СВЕДЧЫЦЬ ЧАСТОТНАСЦЬ ГРАФЕМЫ

Правапіс літары *o* – адно з найбольш простых пытанняў у сучаснай арфаграфіі. Правіла гучыць даволі сцісла і зразумела: *літара o пішаца толькі пад націскам*. Яно датычыць форм нескладаных, з адной асновай і распаўсюджваецца на слова славянскага і неславянскага паходжання. Знята выключэнне, паводле якога ненаціскнія канцавыя галосныя ў запазычаннях перадаваліся як *-io* (-*yo*). Сёння пішам *адажыа*, *капрычыа*, *сальфеджыа*, *трыа*. Гэтаму правілу падлягае напісанне імёнаў уласных: *Антоніа, Маа, Цаа, Сяя; Антарыа, Більбаа, Мінданаа, Цындаа, Токіа*. Аднак у “Правілах”-2008 засталося выключэнне – слова *радыё*. Лексема мае сваю гісторыю пранікнення ў літаратурную мову. Нагадаю толькі цікавы факт. Акадэмічнымі лінгвістамі падчас абмеркавання правілаў выказвалася думка пра тое, каб спалучэнні галосных *io* пад націскам і *ia* не пад націскам перадаваліся як *iё* (*ыё*), *iя* (*ыя*): *радыё, трывё, адажыё, Токіё, Рыё-ды-Жанейра*.

Некаторыя ўніверсітэцкія навукоўцы прапаноўвалі перадаваць іншамоўныя спалучэнні *io*, *ia* незалежна ад месца ў слове праз развіццё ўстаўнога ёта: *трыё, ніёбій, эфіён, адажыё, Токіё, Трухільё, мурыльё* і інш. Аднак “перамагла” пазіцыя распаўсюдзіць на гэтыя слова аканне, што адпавядае арфаэпічным нормам літаратурнай мовы. Слова *радыё* ў такой форме замацавалася пад уплывам экстралінгвістичных фактараў і, натуральна, пашыраць яго правапіс на цэлую группу слоў (і немалую!) не мела сэнсу. У дыялектах фігуравала і *радыва*, і *радыё*, і *радзіва*. Цікава, што апошнє слова было “рэанімавана” і ўвайшло ў шырокі культурны ўжытак з выхадам дэянніка Андруся Горвата «Радзіва “Прудок”»: *Тым не менш на нашай Камернай сцэне ідуць выдатныя спектаклі Рмана Падалякі «Радзіва “Прудок”» на кнізе Андруся Горвата...* (Звязда. 15.02.20).

Простае і зразумелае правіла. Аднак і яно не дае адказаў на ўсе пытанні. Напісанне слоў тыпу